



ЗДОРОВЫЯ ЗУБЫ —  
НА ЎСЁ ЖЫЦЦЁ

6

ЧЫМ І ЯК  
ЗАМЯСЦІЦЬ  
ІМПАРТ?

М С



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

6 ЛІПЕНЯ 2022 г.  
СЕРАДА  
№ 130 (29752)

**МЯСЦОВАЕ  
САМАКІРАВАННЕ**  
ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫКАРМІЛЬЧЫХ І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў



КОРАТКА

• Новы праект у галіне біяфармацэўтыкі анансавалі ў НАН Беларусі, паведаміла член-карэспандэнт, доктар хімічных навук Алена Калінічэнка. Размова ідзе аб зусім новым пакаленні прэпаратаў, высока-эфектыўных пры лячэнні шэрагу анкалагічных захворванняў.



## «ЗЯМЕЛЬНЫЯ РЭСУРСЫ, ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎЛАСНАСЦЬ, ФІНАНСЫ — ТРЫ КІТЫ ЛЮБОЙ УЛАДЫ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам Савета Міністраў, дзе былі разгледжаны два праекты, па якіх пры прыняцці рашэнняў узніклі пытанні. Адзін з іх — указ «Аб распараджэнні маёмасцю», другі — законапраект «Аб дадатковых мерах у сацыяльна-працоўнай сферы».

У нарадзе ўзялі ўдзел прэм'ер-міністр Раман Галоўчанка, Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Наталля Качанава, Старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімір Андрэйчанка, а таксама віцэ-прэм'еры, прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта, міністэрстваў і ведамстваў, губернатары абласцей.

СТАР. 2



Фота БелТА.

### ЦЫТАТА ДНЯ



**Аляксандр ЯРАШЭНКА,**  
кіраўнік адміністрацыі  
парка «Вялікі камень»:

«Цяпер у «Вялікім камені» зарэгістраваны 90 рэзідэнтаў з 15 краін. Аб'ём заяўленых інвестыцый складае больш як \$1,24 млрд, усяго ж з пачатку рэалізацыі праекта ў парк укладзена амаль \$800 млн. Сёлета рэзідэнтамі парка сталі ўжо пяць новых кампаній. Тры з іх — з кітайскім капіталам, якія плануюць рэалізацыю інвестыцыйных праектаў на стварэнні інтэграванай платформы электроннай камерцыі, а таксама цэнтра лічбавага прасоўвання беларускіх тавараў на электронных гандлёвых пляцоўках КНР. Яшчэ адна кампанія з Кітая будзе займацца развіццём лічбавых тэхналогій у лагістыцы. Праекты беларускіх кампаній звязаны з выпускам інавацыйнага абсталявання і камплектуючых для модульнага будаўніцтва разумных дамоў, а таксама шматфункцыянальных шумазалючальных кабін «Аэракапсула» з аўтаматызаванай сістэмай кіравання».

### Лічбавы свет

## ВАКЦЫНАЦЫЯ, МЫТНАЯ ПОШЛІНА І ДАВЕДКА АБ ПРАВАПАРУШЭННЯХ

На Адзіным партале электронных паслуг запрацавалі новыя электронныя сэрвісы

Даведацца, хто, калі і чым вакцынаваўся ад каранавіруса, праверыць, якія правапарушэнні мае чалавек, прадставіць мытным органам электронны сертыфікат выплаты пошлін, падаткаў... Усё гэта з 1 ліпеня можна зрабіць, загадаўшы новыя электронныя паслугі, якія з'явіліся на Адзіным партале электронных паслуг (АПЭП) <https://platform.gov.by>. Хто і пра што зможа тут даведацца, расказалі ў Нацыянальным цэнтры электронных паслуг.

### Ад віруса прышчэплення

Доследна-прамысловую эксплуатацыю Адзіная аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма ўліку асоб, вакцынаваных ад COVID-19, прай-

шла яшчэ ў чэрвені, а з 1 ліпеня яна запрацавала цалкам.

Стварэнне сістэмы прадугледжвалася пастановай Саўміна для аказання ў Беларусі паслуг фізічным асобам, якія перамяшчаюцца па тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза з выкарыстаннем мабільнага дадатку «Падарожнічаю без COVID-19». Беларусы і іншаземныя асобы, якія зрабілі ў Беларусі прышчэпку ад каранавіруснай інфекцыі, могуць загрузіць свае даныя аб вакцынацыі з сістэмы ў згаданы дадатак, расказала Святлана КАРАНЕВІЧ, начальнік аддзела электроннай камерцыі Нацыянальнага цэнтра электронных паслуг:

— Сістэма ўліку вакцынаваных асоб складаецца з інфармацыйнай сістэмы для стварэння і вядзення цэнтралізаванай электроннай базы

даных па ўліку праведзеных вакцынацый супраць COVID-19, а таксама выдадзеных сертыфікатаў аб гэтым. Наш Цэнтр — уласнік і аператар сістэмы, а Міністэрства аховы здароўя — уладальнік.

У сістэму ўліку ўносяцца асабістыя звесткі пра вакцынаванага: прозвішча, імя, імя па бацьку, дата нараджэння, пашпартныя даныя, грамадзянства, нумар мабільнага тэлефона. Тут жа змяшчаецца і інфармацыя пра першую дозу вакцыны ад каранавіруснай інфекцыі: дата ўвядзення дозы, найменне прэпарату, краіна-вытворца, нумар партыі вакцыны. Уводзяцца таксама звесткі пра медработніка, які ўвёў медпрапарат: прозвішча, імя, імя па бацьку. Такая ж інфармацыя дадаецца ў сістэму пасля ўвядзення бустарнай дозы вакцыны супраць COVID-19.

СТАР. 3

### Вандроўка патрыёта


## ГОРАД БЕЛЫХ НАЧЭЙ

Падарожжа ў сталіцу гандбола і хрысціянскіх традыцый

Піцер тут не пры чым, мы працягваем падарожнічаць па Магілёўшчыне. Нагадаю, наша мэта непрадузятая ацаніць, наколькі камфортна і пазнавальна можна правесці час у маленькіх населеных пунктах пры мінімальным выдатках і адсутнасці асабістага транспарту. Вядома, што з фінансамі і

асабістым сродкам перамяшчэння ўбачыць можна было б непараўнальна больш. На жаль, з-за невялікага пасажырапатоку транспарт унутры раёна курсіруе не вельмі актыўна. Але нават ад аднаго райцэнтра ўражанню шмат. Так што наперад, у дарогу!

СТАР. 4



Тут пачыналіся Бялынічы.

ISSN 1990 — 763X



9 771990 763008